

ЭЛЕКТРОННЫЯ  
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ РЭСУРСЫ:  
КАНАЛЫ КАМПЛЕКТАВАННЯ  
НББ І КІРУНКІ  
РАСПАЎСЮДЖВАННЯ



# Нарматыўна-прававое рэгуляванне

- **ЗАКОН РБ «АБ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЕ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ»**
- Палажэнне аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў
- **ЗАКОН РБ «АБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ»**
- Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь»
- Інструкцыя па ўліку і захаванасці фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
- Метадычныя рэкамендацыі ВАК
- Заканадаўчыя дакументы аб правядзенні закупаў

# Асноўныя каналы камплектавання НББ электроннымі рэсурсамі

## ➤ Знешнія

Абавязковыя экзэмпляры  
электронных выданняў,  
рукапісаў дысертацый

Абмен лічбавымі копіямі

Атрыманне лічбавых копіяў па  
дамовах

Дары

Тэставы доступ

Закупка

## ➤ Унутрыбібліятэчныя

Лічбаванне дакументаў з фондаў  
НББ і стварэнне асобных  
калекцый

Фарміраванне бібліяграфічнай,  
графічнай, фактаграфічнай  
электроннай прадукцыі

Стварэнне электронных выданняў

# Абавязковыя экзэмпляры электронных выданняў, рукапісаў дысертацый

- Бягучыя паступленні айчынных электронных выданняў – на 01.12.2010г. – 88,
- Электронныя копіі дысертацый: на 01.12.2010г. – > 2,6 тыс., у 2011г. і далей + ≈па 1 тыс.

## НЕАБХОДНА:

- Умацаванне кантролю за выкананнем правілаў абавязковай рассылкі дакументаў
- Заканадаўчае пашырэнне спектру рассылаемых дакументаў
- Алічбоўка рукапісаў дысертацый з фондаў НББ
- Атрыманне лічбавых копіяў ад іншых уладальнікаў
- Алічбоўка рукапісаў дысертацый з фондаў іншых устаноў Беларусі

# Электронны архіў нацыянальнай перыёдыкі

➤ На 01.12.10г. – 243  
перыядычныя  
выданні (54 газеты,  
177 часопісаў), 12  
матэрыялаў БелТА,  
Інтэрфакс.

➤ За 2010 – 100 новых  
назваў дакументаў.

**НЕАБХОДНА:**

➤ Пашырэнне  
рэпертуару

➤ Паглыбленне  
рэтраспекцыі

➤ Аптымізацыя  
праграмага  
забеспячэння

# электронныя копіі дакументаў у НББ

- Кнігі
- Вінілавая дыскі
- Газеты
- Часопісы
- Дысертацыі, аўтарэфераты дысертацый
- Плакаты
- Паштоўкі
- Мікраформы
- іншыя

# электронныя копіі розных відаў дакументаў



## ➤ *Асобая частка нацыянальнага дакументнага патока*

- \* Магчымасць выбара чытачом носьбіта інфармацыі
- \* Аперыраванне вялікімі аб'ёмамі інфармацыі
- \* Запаўненне гістарычна абумоўленых прабелаў у нацыянальным дакументным патоку
- \* працяг жыцця дакумента і тэкста
- \* і інш.


# Удзел НББ у стварэнні нацыянальнага электроннага дакумента

- бібліяграфічныя, фактаграфічныя,  
графічныя, камбінаваныя,  
поўнатэкставыя базы даных
- электронныя выданні.



# Закупка баз данных

- 2010 г.: 142 БД 30-ці айчынных і замежных вытворцаў



# Кірункі распаўсюджвання ЭІР

- Абмен лічбавымі копіямі з іншымі ўстановамі
- Продаж доступу да БД праз ВЧЗ
- Арганізацыя тэставага доступу да БД для карыстальнікаў ВЧЗ
- Давядзенне інфармацыі да асобных карыстальнікаў (груп карыстальнікаў) НББ

# Продаж доступу да БД праз ВЧЗ

2010

Продаж:

- «Интегрум»,
- «EBSCO»,
- «Университетская библиотека»,
- «EastView»,
- «ProQuest»

Тэсціраванне:

BioOne,  
JNS,  
OECD iLibrary,  
JSTOR,  
Полпред,  
Alexander Street Press,  
Begell Digital Library,  
Ebrary,  
Future Science Group,  
ICE Virtual library,  
Library PressDisplay,  
Morgan & Claypool ebook і інш.

2011

Плануецца да продажу:

- «Интегрум» (выключныя правы на продаж),
- «EBSCO» (нацыянальная ліцэнзія і дадаткова 2 пашыраныя пакеты),
- «Университетская библиотека» +5 камплектаў,
- «EastView» + 3 камплекты,
- «ProQuest» + 3 камплекты,
- **Oxford Journals Online**
- **GREBENNI-KON**

# Навукова-метадычнае суправаджэнне і папулярызацыя ВЧЗ

- Семінары
- Кансультацыі
  - тэлефон,
  - па электроннай пошце,
  - у рэжыме on-line.
- Распрацоўка нарматыўнай дакументацыі
- Публікацыі
- Выступленні на канферэнцыях

# Неабходна:

- аптымізаваць нарматыўна-рэгламентуючую базу,
- забеспячыць дзяржаўную рэгістрацыю электронных нацыянальных дакументаў і адлюстраванне іх у крыніцах дзяржаўнай бібліяграфіі,
- аптымізаваць механізмы рассылкі нацыянальных электронных дакументаў;
- пашырыць дзейнасць НББ па фарміраванні электронных копій нацыянальных дакументаў,
- каардынаваць намаганні бібліятэк краіны па алічбоўцы нацыянальных дакументаў і стварэнні нацыянальнай электроннай бібліятэкі
- развіваць віртуальныя сэрвісы, у прыватнасці ВЧЗ.

Дзякуй за ўвагу

Кузьмініч Таццяна,  
Нацыянальная бібліятэка Беларусі,  
намеснік дырэктара

[kuzminich@nlb.by](mailto:kuzminich@nlb.by)